

УДК 811.161

C. P. Рачэўскі*канд. філал. навук, дац., першы прарэктар**Брэсцкага абласнога інстытута развіція адукаты**e-mail: mail@boiro.by*

**НЯПОЎНЫЯ ДЫЯЛАГІЧНЫЯ РЭПЛІКІ
ЯК СРОДАК АДЛЮСТРАВАННЯ ПСІХАЛАГІЧНАГА СТАНУ
ПЕРСАНАЖАЎ МАСТАЦКІХ ТВОРАЎ ЯНКІ БРЫЛЯ**

На прыкладзе з твораў Янкі Брыля раскрываецца майстэрства пісьменніка раскрываць психалагічны стан персанажаў стылістычна-сінтаксічнымі сродкамі.

Уводзіны

Проза Янкі Брыля – каштоўны матэрыял для вывучэння стылістычнага патэнцыялу дыялагічных рэплік. Развіваючы сюжэт, харектарызуючы персанажаў, пісьменнік часта звяртаецца да дыялагічнай мовы: у яго творах каля 700 дыялогаў. У філалагічнай літаратуре не раз адзначалася ўменне Брыля ствараць дыялог, максімальна набліжаны да натуральнага. Пра жывы, дынамічны дыялог у Брылёвых творах пішуць, напрыклад, У. Карпаў [1, с. 106], Ю. Канэ [2, с. 112].

Устаноўлена, што непаўната рэплік у дыялогах (а яна ствараецца пры неназыванні зразумелых з кантэксту ці сітуацыі асоб, прадметаў, дзеянняў) адна з асноўных сінтаксічных асаблівасцей гутарковай мовы, яе пастаянная прымета [3, с. 27]. Зыходзячы з гэтага лінгвісты, напрыклад А. Скавароднікаў, В. Сірацініна, лічаць: у мастацкіх тэкстах непаўната дыялагічных рэплік часцей за ўсё – сродак імітацыі жывой мовы, перадачы экспрэсіўна-гутарковага харектару маўлення персанажаў [4, с. 76]. Гэтыя палажэнні дапамагаюць установіць і ў тэкстах Янкі Брыля стылістычны факт імітацыі жывой, нязмушанай мовы з дапамогай дыялагічных канструкцый непаўнатаў, а таксама адзначыць тыя выпадкі, калі непаўната рэплік выконвае, акрамя асноўнага, дадатковыя стылістычныя заданні.

У рамане «Птушкі і гнёзды», напрыклад, сустракаецца дыялагічнае адзінства, з якога відаць, што Брыль карыстаецца тут пытальна-адказавай формай рэплік не толькі для таго, каб даць дакладную копію жывой мовы. Вось пашираны кантэкст:

Прабіralіся кустамі. Пасля пачаўся луг. За лугам, направа, поле і пералескі.

На змяркannі прыйшли да ракі.

I населі на травяністым абрывістым беразе...

Ці паплывем – ніхто не пытаеца. Нават падумаць страшна, што акунеісія, што вада цябе возьме за плечы, за грудзі...

– Лодкі, – шапнуў Бутрым.

– Дзе?

– Ты прыгніся. На тым баку. Лявей за той вунь куст... Буху-буху!.. Ім бы не там – буху! – а тут стаяць, каб яны пагарэлі!

Гэтыя радкі – са старонак, што рассказываюць пра спробу Руневіча ўцячы разам з сябрамі з палону. Задачы перадаць псіхалагічную напружанасць уцёкаў падпрацавана ўся моўная арганізацыя ўрыўка: лаканічная, «асцярожная» форма сказаў, якія ўводзяць чытача ў сітуацыю, і сказаў у невялікім маналогу Бутрыма, наяўнасць падоўжаных (за кошт вынясення асобных сказаў у абзац) інтанацыйных паўз, што таксама ствараюць экспрэсію насцярожанасці, гукапераймальныя словаў (кашаль гучыць дыса-

нансам да паводзін палонных), слова *страшна, шапнуў*, што таксама падкрэсліваюць затоенасць уцекачоў, прыкрассць, выказаная Бутрымам устойлівым спалучэннем *каб яны пагарэлі*. У гэтай жа танальнасці дадзены і рэплікі, што пачынаюць дыялог, у тым ліку і няпоўная *Дзе?* Ва ўмовах, калі кожную хвіліну даводзіцца, як піша Брыль, быць «на самым краёчку якой-небудзь меншай, а то і большай небяспекі», герой рамана вымаўляюць толькі неабходныя для ўзаемаразумення слова. Дапоўні пісьменнік дыялагічныя «партыі» ўсяго некалькім словамі (параён.: *Вунь лодкі стаяць, бачыши? – Дзе ты ix угледзеў?*) – і мастацкая замалёўка не была б настолькі дакладнай, праўдзівой. Уключаная ў кантэкст, які раскрывае складаныя ўцёкі палонных, няпоўная пытальная сінтаксема *Дзе?* не толькі адлюстроўвае сітуацыю размовы, але і разам з іншымі моўнымі адзінкамі садзейнічае дакладнаму адлюстрраванню паводзін герояў ва ўмовах небяспекі.

Пераключым увагу на кантэкст аповесці «У сям’і»:

Увечары ставілі хворай банькі. Колькі ні было таго крыку і слёз, бабуля такі ўгаварыла. І вось Ніна стаіць у адной кашульцы на пасцелі, трymаеца аберуч за спінку ложска і просіць:

– Бабка, адну...

– Адну, адну, – адказвае старая, бразгаючы банькамі ў місе з вадой. Каля місы квач з кудзелі і газніца – дадатковыя прылады страшнай аперацыі. Я гляджу на іх і ўспамінаю свой дзіцячы страх перад банькамі, – подыхам агню і копацю квача і болем ад банек, якія пякуча ўсмоктваюцца ў цела. І Нінка цяпер такая бездапаможная, маленькая перад імі, а бабуля такая няўмольная. А ўсё ж малая просіцца:

– Бабка, адну...

– Адну, каток, адну.

І пачынаеца.

Маці бярэ Ніну і кладзе яе ніцма на падушку.

– Бабка, золатка маё, даражэнская – адну!

Тройчы аўтар укладвае ў вусны дзіцяці рэпліку-просьбу і кожны раз абыходзіцца без слоў, і ў першую чаргу *банька*, якія, мяркуючы па граматычнай форме лічэбніка, маглі б у ёй быць. Непаўната рэплікі, безумоўна, «сімптом» судносін дыялога з бытавым, рэальным: так, прапускаючы ў фразе ўсё, што зразумела з абставін размовы, гавораць у жыцці. Аднак было б памылкова толькі да гэтага зводзіць прымянецце няпоўнай канструкцыі. Тоэ, што дзяўчынка ніяк не хоча вымавіць слова, якім называюць галоўную прыладу «страшнай аперацыі», адпавядае яе стану ўсхваляванасці, растрывожанасці. Звычайны, на першы погляд, пропуск структурнага элемента дапамагае Брылю, прызнанаму знаўцу дзіцячай души, паказаць перажыванні маленькага чалавека так, як гэта бывае на самай справе.

Выкарыстанне гэтай творчай знаходкі бачым яшчэ ў адным дыялогу, што супраджае сітуацыю з хворым дзіцём:

– Бабка, – аказваеца Ніна.

– Што, каток, што?

– Алесю таксама паставіш?

– А няўжо ж.

– Яму мнона, бабка, усе...

– Усе, каток, колькі будзе.

Зноў трохі ціха.

– Бабка, а дзядзьку?..

Вывад аб стылістичнай неадназначнасці няпоўных рэплік можна зрабіць, разгледзеўшы дыялогі з навелы «Маці». Вось у пашыраным кантэксце першы з іх:

...На адным слупе, ужо недалёка ад павароту на іхні хутар, старая заўважыла белую плямку паперы – на ўзроўні вачэй. Сказаць сыну, каб зірнуў, што гэта – не паспела: ён ужо сам чытаў, кінуўшы каласок. Прачытаўшы, аддзёр паперку, парваў яе на кавалачкі і сыпануў імі, нібы жменяй мякіны, камусьці нябачнаму ў вочы.

– Што гэта?

– Каб не давалі есці байцам. Каб выдавалі іх паліцаям. Дадуць гарэлкі і тытуню.

– Няхай бы сабе вісела, сынок. Няўжо ж іх нехта паслухае? Будуць расстрэльваць тых, хто не паслухае. Усю сям'ю. І хату спаляць.

Няпоўны сітуатыўны сказ *Няхай бы сабе вісела, сынок* уключаны ў сістэму сінтаксічных адзінак (у ёй – даданыя часткі складаных сказаў без галоўных, няпэўнаасабовыя сказы, далучальныя канструкцыі), характэрных для гутарковай мовы. Дзякуючы ім стыль створанага пісьменнікам дыялогу тонка пераплітаецца са стылем рэальнага абмену думкамі. На няпоўную сітуатыўную рэпліку паглядзім з іншай пазіцыі. Слова *паперка* як элемент завязкі дзеяння ў яе структуры было б нялішняе. Аўтар, тым не менш, не ўключыў дзейнік у дыялог, і не толькі таму, што двойчы ўжыў яго ў папярэднім апісанні сітуацыі. У тэксце навелы няма радкоў, з якіх бы вынікала: рэакцыя сына на прачытанаве (*аддзёр, парваў яе на кавалачкі, сыпануў... камусьці нябачнаму ў вочы*) і тое, што сама маці пачула, выклікалі ў яе душы трывогу, прадчуванне небяспекі. У значнай ступені гэтую функцыю бярэ на сябе няпоўная рэпліка: пропуск у ціхім шкадаванні аднаго слова стварае неабходную экспрэсію прадчування бяды.

Разгледжаны дыялог праз два абзанцы змяняеца наступным:

... *I ўжо хацела сказаць, што вось толькі падоіць карову ды будуць вячэраць.*

... *Я пайду ў вёску, - апярэдзіў Васіль.*

– *Зноў! – больш спалохана, чым злосна, крыкнула яна. А потым перайшла на ласку:*

– *Не ішоў бы ты лепши. Заўтра ж рана ўстаўваць.*

– *Ну што ж, і ўстану.*

– *Дык павячэраў бы хоць.*

– *Я скора прыйду.*

– *Ведаю я гэтае скора... Ой, находзішся ты! Давядзе цябе гэты*

Азароначак! Успомніш ты маё слова!..

Нялёгкія для маці выпрабаванні прынеслі першыя дні вайны: «*Раўлі самалёты, ірваліся бомбы, грукаталі танкі, беглі па збожжы салдаты...*». Пайшлі на ўсход і не вяртаюцца старэйшыя сыны. «*Шукае няшчасця*» – потайкі рыхтуе з аднавяскойцам кулямёты для партызан – малодшы. Шмат назбіралася ў душы жанчыны за бяссонныя ночы. Вось чаму на звычайнью, здавалася б, рэпліку Васіля *Я пайду ў вёску* яна рэагуе псіхалагічна нечаканым, нервовым *Зноў!* Засталося ў падтэксце, якую складаную гаму пачуццяў – гнеў, пратэст, трывогу – перажыла маці за адзін пасля сынавай фразы штуршок сэрца. Узнікла сітуацыя, калі з унутранага маналогу «наверх» выходзіць, як пра гэта піша В. Зельцэр [5, с. 11], толькі самае неабходнае, самае моцнае, якое і выдзяляеца, актуалізуеца тым, хто гаворыць. Іншы, больш поўны, структурны малюнак клічнага сказа наўрад ці перадаў бы эмацыйнальна-псіхалагічную вастрыню мацярынскіх перажыванняў так дакладна. Не адмаўляючы таго, што і ў гэтым дыялогу – эмацыйнальным канфлікце няпоўная рэпліка падтрымлівае агульны гутарковы каларыт, трэба дапусціць, што Брыль увёў яе ў тэкст з яшчэ адной стылістичнай-мастацкай устаноўкай – зрабіць больш выразным немалаважны штрых у псіхалагічным партрэце герайні навелы.

Гаворачы пра стылістичную накіраванасць непаўнаты дыялагічных рэплік, нельга абысці прыклад з навелы «*Memento mori*»:

— ...*Можа, ён хоча, каб я аддаў яму ўсю гэтую банду? Спытаіцеся ў яго апошні раз: чаго ён хоча, вар'ят?*

— *Спадар зондэрфюрэр пачынае злавацца. Вы, дзядзька, не дурыцесь, калі хочаце жыць. Зарат адрыну падпаляць. Спытаіцеся ў яго апошні раз. Ён кажа, што вы, мусіць, хацелі б забраць адтуль усю банду.*

Пад чорнай навіссю броваў ажылі нарэшце вочы. Губы зусім перасталі дрыжася.

Нібыта не сваю, незвычайным жэстам, пячнік узніяў галаву:

— *А ён што думаў? I ўсіх! Усіх добрых людзей!.. Можа, ён ім раўня — гэты твой гаспадар? Або ты, можа?.. Цьфу!..*

Кантэкст падказвае, што можна даць расшыфроўку непаўнаты рэплік, зведзеную не толькі да адлюстрavanня гутарковага харектару маўлення ў драматычнай сітуацыі. Акцэнтуем увагу на tym, як у паядынку з ворагам паступова змяняюцца паводзіны героя навелы. У папярэдній частцы тэкstu Брыль падкрэслівае: спачатку печніка — чалавека! — «*падагналі*» [6, с. 74] да начальніка карнай экспедыцыі. Стары «*ўпёрся ў немца скамянелымі вачыма і маўчаў*». Карнік, пазнаўшы ў сваёй ахвяры вядомага на ўсю ваколіцу майстра, вырашыў зжаліцца: пячнік не будзе спалены. Той «*толькі паварушыў бяскроўнымі губамі*». На пытанне, хто з блізкіх застаўся ў адрыне, з вуснаў злятае пакуль яшчэ нерашучае «*Там... мая... баба; У мяне там і дачка... з малымі дзет... камі*». Вораг праяўляе нездавальненне: размова зацягваецца і перашкаджае закончыць знішчэнне вёскі. У душы печніка нарастает хваля гневу, і пісьменнік — павелічэннем аб'ёму рэплікі — дае магчымасць заўважыць гэта: — *Скажы яму, што ў мяне там суседзі... А ты скажы, што яны сваякі...* Немец пачынае злавацца, называе нявінных людзей «*бандай*». І тады фізічна знямоглы чалавек падымае галаву, ажываюць нарэшце вочы, яго мова набывае маналагічнае гучанне. Зменлівае, няроўнае цячэнне фраз выдае моцнае хваліванне печніка. Ён падхоплівае рэпліку афіцэра, але толькі тую частку, якую яму хочацца напоўніць іншым, праўдзівым, сэнсам. Змяні пісьменнік няпоўныя канструкцыі *I ўсіх! Усіх добрых людзей!* на больш разгорнутыя, граматычна правільнія — і фраза, народжаная ў самы востры момант перажывання ў селяніна, фраза, што так ярка асвяціла яго велічную ўнутраную сутнасць, часткова страціла б неабходную псіхалагічную напоўненасць.

У апавяданні «*Надпіс на зрубе*», там, дзе пісьменнік расказвае, як стары Вячэра з унучкай плывуць на лодцы з роднай Падвалокі на другі бераг возера, ёсць дыялогі, у якіх паўтараеца адна і тая ж з'ява непаўнаты пытальний рэплікі:

— ...*I скавалі яны, унучачка, дзеда ланцугамі і пагналі ажно ў Вільню. I началі яны там, у нейкім склепе, скабліць мяне бізунамі, ліць мне ў нос ваду з газай...*

— *А навошта?*

— *Каб балела, унучачка... Увесь народ пакрыўджаны, нашы паберажсане падняліся... Не хочам мы, каб вы ў нас возера пад казну адбіrali. «Мільч, кажуць, хаме! Мы ў цябе, кажуць, не толькі возера, мы ў цябе і здароўе можам адабраць! Але ж не адбіrali, унучачка, хоць я пабываў на тых самых Лукішках...»*

— *А на якіх гэта Лукішках?*

— *Смяешся, дурненъкая. Гэта турма такая, куды паны замыкалі нашага брата.*

— *А навошта?*

— *Такі лес, унучачка, што души радуеца. Над самым возерам, сасна ў сасну! А тут узялі ды зрабілі падсочку...*

— *А што гэта?*

- Смалу пускаюць з сасны.
- А навошта?
- Лес гэтты думаюць секчы...

Няпоўная рэплікі ўспрымаюцца тут не толькі як сродак, ужыты з мэтай пазбегнуць штучнасці дыялогу. Брыль – пісьменнік, у творах якога моцна прайвілася, як адзначае Канэ [2, с. 141], цікавасць да дзіцячай психалогіі, дзіцячага ўспрымання свету, – надае рэплікам Ганначкі скарочаную, няпоўную форму яшчэ, трэба меркаваць, і для таго, каб падкрэсліць, што вымаўляе іх менавіта цікаўнае дзіця з яго звычкай перабіваць рассказчыка, іграць словамі, з яго жаданнем хутчэй пачуць адказ на сваё пытанне.

Заключэнне

Аналіз прыведзеных і шматлікіх іншых няпоўных рэплік, ужытых Янкам Брылем, прыводзіць да вываду: пісьменнік насычае дыялогі з пропускам структурных элементаў з мэтай стварыць уражанне натуральнасці, нязмушанасці мовы персанажаў, і гэта асабліва прыкметна пры наяўнасці ў тканіне дыялогаў сінтаксічных і лексічных элементаў гутарковай мовы. Але там, дзе аўтар заглыбляеца ў складаную сферу чалавечых пачуццяў, няпоўная рэплікі спрыяюць таму, каб дакладней харектарызаваць персанажаў з псіхалагічнага боку і, значыць, быць адбіткам жыццёвой праўдзівасці мастацкага пісьма.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Карпов, В. Проза Янки Брыля / В. Карпов // Совет. Отчизна. – 1953. – № 1.
2. Канэ, Ю. Янка Брыль : критико-биогр. очерк / Ю. Канэ. – М. : Совет. писатель, 1964. – 136 с.
3. Канэ, Ю. Плынъ : літ. крытыка / Ю. Канэ. – Мінск : Маст. літ., 1983. – 118 с.
4. Сиротинина, О. Русская разговорная речь / О. Сиротинина. – М. : Просвещение, 1983. – 153 с.
5. Зельцер, В. И. Текстовая актуализация частей сложноподчиненного предложения в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / В. И. Зельцер. – Л., 1973. – 28 с.
6. Янкоўскі, Ф. Навела Янкі Брыля «Memento mori» / Ф. М. Янкоўскі // Лінгвістычны аналіз тэксту: матэрыялы семінара. – Мінск, 1975. – 117 с.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.10.2019

Racheuski S. R. Incomplete Dialogical Remark as a Means of Psychological State Reflection of the Characters of Artistic Works by Yanka Bryl

Using the example from the works of Yanka Bryl the writer's skill to show the psychological state of characters by stylistic-syntactic means is revealed.